

пераклады

пераклады

Вольга Такарчук



...рэчаіснасьць нашмат больш лагічная,
чым мы пра яе думаем...

Прачынайся, ты забіты

Навэла

Гэтую кніжку С. набыла таму, што яе прывабіў малюнак на вокладцы: на цёмным тле колеру засохлай крыўі былі сходы, якія вялі да нейкіх невыразных прыадчыненых дзьвярэй, за імі – танюсенькая, вострая, як нож, палоска белага святла. Акрамя таго яна пазнала знаёмы шрыфт літараў загалоўку: жоўтыя, з вострымі канцамі, – а гэта азначала, што кніжка была з яе любімай дэтэктыўнай серыі. Колькі год таму яна пачала з Агаты Крысыці, але хутка стамілася ад гэтай філіграннай пасыядоўнасці: забойства – съледства – выкryшцё. Быццам бы дэтэктыў быў чыстай і стэрыльнай замкнёнай на сабе канструкцыяй. С. раздражнялі кардонныя героі, падобныя да расстаўленых на дошцы рукою аўтара пешак, падуладных яго найвышэйшай ідэі. Дзіўна, што аўтар – адзіная асона, якая ўжо ад самага пачатку ведае гэтыя зацыклены на сабе парадак злачынства й пакарання ды ўсё адно мае жаданьне цярпіва працягваць аповед. Ёй гэта здавалася нудным.

*Пераклад
з польскай –
Ганны ПАЗЮК.*

С. ня ведала, чаго хоча. Ня ведала, чаго шукае на паліцах мясцовай бібліятэцкі ды ў кнігарнях. Калі б яна хацела пра гэта дакладна апавесыці, то, мабыць, закаціла б вочы ўгору, вышыгнула б вусны, як для пацалунку, і бездапаможна разъвяла рукамі. С. шукала больш натуральных герояў і больш праўдападобных злачынстваў. Больш складаных матываў і такіх доказаў, на якія съледчы ніколі ня зьверне ўвагі. Не. Гаворка йшла не пра кроў і мяса, не пра бойню, не пра жахі. Гэтага яна дастаткова бачыла й па тэлевізары. С. Хацелася нечага нетыповага, знайсьці нейкую пабудову, не да канца зразумелую, пабудову, якая б толькі зредзьчасу высоўвалася на паверхню, каб нагадаць пра сябе. А яшчэ С. хацела такога, што б яе закранала, чапляла за жывое, не давала спаць. Гэта цяжка было растлумачыць бібліятэкарцы ці прадавачы.

— Сама ня ведаю, — казала яна, круцячы з недаверам кніжку, але ўрэшце яе брала. Чытаныне дэтэктываў было спрабай прыемнай ува ўсіх адносінах. Яно нагадвала прыбіраныне, раскладаныне па шуфлядах — пакрысе хаос пэртвараўся ў парадак. Але часам і парадак набрыдае.

І С. прыносіла з мясцовай бібліятэцкі цэлымі валіскі кніжак. Чытала іх запоем на кухні ды ў метро. Дзьве-тры на тыдзень. Брала таксама дэтэктывы менш вядомых аўтараў, былі сярод іх добрыя, былі й зусім ніякія. С. пакаштавала дэтэктываў з прэтэнзіяй на літаратуру, з глыбокім падтэксцам, не заўсёды ёй зразумелым; асвойталася з дэтэктывамі дзіўнаватымі, быццам нейкія гібрыдныя расыліны, пасмакавала дэтэктываў-ламігаловак, дэтэктываў-паэмаў, разабрала на часткі дэтэктывы-«матрошкі», дзе кожны наступны разъдзел выяўляў ужо нейкі іншы сэнс, іншую гісторыю, з выглядзу не звязаную з сюжэтам; прадзіралася праз дэтэктывы-трактаты-пра, поўныя інтэлектуальных выкрунтасаў, алюзіяў, якія яна павінна бала разумець, але ж не разумела; змагалася з такімі, што прыкідваліся не дэтэктывамі, а досьледамі пра пазнаныне ці маральнасць. Былі сярод іх і злачынныя аповесыці, якія на вачах у чытача руйнавалі жанравыя прынцыпы, рабілі з іх нейкі агідны фарш і, што найгорш, — называлі асобу забойцы, абмінаючы ўвесь съятоўны абраад съледства. Альбо такія, што цешыліся з кожнага сказу, адсоўвалі злачынства на задні план, закаханыя ў свой эстэтызм, бы красуня ў сваё адлюстраваныне. Альбо, напрыклад, такія — ад адной думкі пра гэта сківіцы съціскаліся ад гневу й абурэння, — якія апісвалі злачынства ў найдрабнейшых дэталях, а пасля пакідалі яго ня выкрытым. Вычварэнцы! У кнігарнях зьяўлялася ўсё больш такіх дэтэктыўных «кентаўраў» — нейкія тэхна-дэтэктывы, дэтэктывы навукова-папуллярныя, мілосныя дэтэктывы. С. чытала ўсё, прынамсі цярпела гэта. Яшчэ не здаралася такога, каб яна пачала чытаць і кінула. Прачытаць першы сказ для яе азначала тое самае, што падпісаць контракт ці ўзяць шлюб, які будзе доўжыцца да канца. І не было ўжо шляху назад. Пакуль выкрыцьцё забойцы не разлучыць нас.

Едучы ў метро дадому, С. прачытала першыя старонкі і з прыемнасцю адзначыла, што раман пачынаецца цалкам як трэба. Тут было ўсё тое, што яна любіла: рэалістычна і дакладна акрэсленае месца дзеяння; рэчы, апісаныя з увагаю да дэталій; яскравыя харектарыстыкі пэрсанажаў. С. адчула ўдзячнасць да аўтара за клопат пра чыноўці лысіну ці пакамечаныя штроксавыя нагавіцы, бо ўжо з некалькіх гэтых штрыхоў ёй у цёмных, мільгаючых шыбах вагона малявалася ўся карціна.

Апавядалася пра тое, што ў нейкім невялічкім, але прыгожа размешча-

ным палацыку ва Фландрый адбывалася сустрэча майстроў дэтэктыўнага жанру. Уладаркаю сядзібы ды ініцыятаркай гэтага незвычайнага зъезду была каралева дэтэктыву, вельмі старая, гадоў за восемдзесят, Ульрыка.

С. па некалькіх фразах даволі падрабязных апісаньняў уявіла яе шчуплай, да касьцей высахлай бабулькаю з доўгімі кашчавымі пальцамі. Яна была падобная да Барбары Картлэнд, можа таму, што таксама напісала колькі дзясяткаў кнігаў, якія прынеслы ёй славу. Блакітныя ядваб Ульрычыных сукенак і празьмерная колькасць залатых бразготак бліз ў очы. С. падумала, што такая асоба, напэўна, пахне сенам, якое мае самы крохкі водар у съвеце.

Ульрыка была фламандкаю, палацык спрадвеку належала ў сям'і, але пасля бітвы пад Іпрам страціў сваю прывабнасць, мабыць, таму што сама зямля тут съмірдзела трупамі. С. зірнула на свайго суседа, які на каленях вёз у кошыку кашняні, і падумала, што трэба ўдакладніць, пра якія падзеі гаворка. Пра Першую сусветную ды іпрыт? Пэўна, так.

Знакамітая Ульрыка пастанавіла ў тэстаменце, што паслья яе съмерці палацык у каштанавым парку стане асяродкам творчай працы, прытулкам для аўтараў дэтэктыўных раманаў. Унізе, адразу каля ўваходу, адна заля будзе прысьвечаная ёй самой – жыццю ѹтворчасці. Фатаздымкі, вітрына з рукапісамі, калекцыя шматмоўных выданьняў. Сваю бібліятэку, парк, прыгожанкі «Рэно», а таксама сваю найлепшую фламандскую кухарку (доўгіх ёй год жыцця!) яна аддасць у распараджэнні гасцям. Пакоі на першым паверсе, што месціцца ў цесным калідоры адзін пры адным, як каморкі, малыя ѹзміненія, будуць служыць наступным пакаленням аўтараў на славу дэтэктыву.

Да свайго жалю, С. мусіла адкласці кнігу якраз у той момант, калі з найбліжэйшага да Баена вакзалу сустракалі першага прыбылага. Ёй спадабалася, што за ім прыехаў аўтамабіль з палацу. Менавіта згаданы сіні «Рэно». Першым госьцем быў той самы лысы мужчына ў пацертых штроксавых нагавіцах.

С. паднялася з сеткамі на чацвёрты паверх і дацёглася да сваёй кватэры. Адчыніла акно, і ў дом уляцей яшчэ слабы ѹ невыразны пах вясны. Мімаходзь С. здзівіла некалькі малых мушак на лістах кардону, што перанес зіму амаль без пашкоджаньня. Паслья С. накарміла ката, паставіла ваду для макаронаў і, чакаючы, пакуль закіпіць, прысела на зэдліку ў кухні, каб чытаць далей.

Мужчына зваўся Лангфэла й быў знакамітым ангельскім аўтарам дэтэктываў. Змораны далёкай дарогай, ён думаў толькі аб tym, каб перад сумеснай вячэртай хвілінку падрамаць. Аднак усё-такі з цікавасцю глядзеў на маркотны імглісты краявід паўночнай Францыі, які, яму здавалася, хутчэй паспрыяў бы напісанню сэнтыментальных трэйлероў.

– Ці праўда, што паблізу ёсьць вялікія брытанскія вайсковыя могілкі? – запытаў ён у мажнога кіроўцы, які перад гэтым на станцыі дапамог яму пагрузіць дзівее вялікія валізы, а цяпер прыязна ківаў, павяртаючыся ўсім целам да пасажыра. Машына рызыкоўна праехала прамыя коламі па ўзбочыне, так што Лангфэла ўскрыкнуў.

Кіроўца выбачыўся і паслья ўжо не казаў ані слова. Таксама моўчкі занёс валізы наверх і паказаў яму пакой.

Калі Лангфэла дабраўся да свайго пакою, вада для макаронаў закіпела, і С. занялася абедам. А потым не было ўжо й размовы пра чытаньне: вярнуліся са школы дзеці, пазапальвалі ўсюды съятло, уключылі тэлевізар, паслья

зъявіўся муж С. – як звычайна, з кіслай, незадаволенай мінай. С. мыла посуд, а пасыль дастала прасавальную дошку й за гэтай найнуднейшай у сьвеце працай правяла цэлы вечар. За кніжку яна ўзялася толькі позна, калі муж ужо заснуў і пахропваў так жаласна, як малы хлопчык, якому ўзвалілі на плечы цэлы сьвет.

Лангфэла замовіў сабе гарбаты ў пакой, а пасыль распакаваў свае рэчы й уважліва агледзеўся. Пакой быў абсталяваны з нейкай паўночнай суровасцю: вялікі двухспальны ложак, стол для працы й прыгожая старая шафа. Акно глядзела ў парк, які цяпер, на зъмярканыні, патанаў у фіялетавым сяйве. Аранжава съяцілася пажоўклае ўжо лісьце каштанаў. Лангфэла адзначыў незадаволена, што ў пакой няма лазенкі й давядзеца йсьці ў канец доўгага калідору. Да гарбаты падалі съмтанкавы саладжэнік – як мае быць, на парцалянавым сподачку.

С. нядоўга думаючы ўстала і ўпоцемкі пайшла на кухню. Вядома, яна не знайшла ў буфеце съмтанкавых саладжэнікаў. Аднак ёй хапіла і некалькіх падсохлых коржыкаў. Тым часам Лангфэла марыў пра шклянчуку віскі, але вырашыў да вячэры не спускацца ўніз.

Другой асобай, прыбылай tym вечарам у палацык, была Ан-Мары дзю Лак. Нягледзячы на тое, што яе рукі прamerзылі да касыцей, яна спрытна падвяла свой адкрыты аўтамабіль да пад'езной пляцоўкі. Пакуль С. даведалася пра яе няшмат. У кніжках дзю Лак дэтэктывамі заўсёды былі кабеты й сваёй праніклівасцю пераўзыходзілі калегаў-мужчынаў. Ан-Мары паліла люльку й ніколі не здымала вычварнага галаўнога ўбору. Часам гэта быў прости фетравы кацялак, а часам – нязвыклае канацье з рафіі ды птушыных пёраў. З-пад яго выглядалі прамыя пасмачкі сівых валасоў. Здавалася, што яна была адной з найінтэлігентнейшых кабетаў у краіне. Героі яе кніг абменьваліся бліскучымі дыялогамі. Як адзіная кабета сярод запрошаных гасьцей яна атрымала пакой з лазенкаю. Уяўляючы сабе гэты съветлы жаночы пакой з крэмавымі шпалерамі, С. заснула. Апошнім вобразам, які яна яшчэ бачыла, былі доўгія пальцы францужанкі, што адкручвалі металічныя краны ў выглядзе рыбіных галовак.

Раніцай не атрымалася прачытаць ні старонкі. С. ехала на працу ў метро ў такой цісканіне, што ёй зрабілася млюсна. Натоўп вынес яе прости пад ранішні веснавы дождж. С. бегла праз бліскучасе цэнтральнае скрыжаванье гораду да канторы і цяпер ужо думала толькі пра тое, што павінна сёньня зрабіць. Ад беганіны па мокрай сылізкай вуліцы ў яе расхістаўся абцас, і цяпер трэба было крочыць асьцярожні, каб ён чаго добра не адваліўся зусім. А пасыль – шамаценьне папераў, беспаспяховае рэгуляванье батарэяў, боль у галаве, якая ў душным паветры высыхае, нібы кукурузная кіёука. Прэзентацыя новай крэдытнай праграмы, белая віскозная блузка, прыліплая да ўзмоклага цела. Узгадаўшы халодны блакіт шаўкоў Ульрыкі, С. засумавала па Фляндрый. Не, не пачытаць ёй сёньня спакойна, бо ўвечары яны з мужам ідуць на ўлазіны да знаёмых. У перапынку на ланч, калі ўсе сышлі ў бар альбо моўчкі елі па кутах свае канапкі, С. выцягнула з сумачкі кніжку, зачынілася ў дамскай прыбіральні і пачала чытаць.

Вячэра была а восьмай. Усе ўжо сабраліся – Ульрыка ў блакітным строі з неверагоднай даўжыні муштуком, сівая і ўся ў поблісках золата. Упэўненая, уладная, іранічная й гострая, бы лязо. У некалькіх фразах, што апісвалі Ульрыку, між радкоў чыталіся намёкі на ейную жорсткасць. Але, можа, С. так толькі здалося. Лангфэла, яшчэ крыху заспаны, разгублены, ні стары, ні ма-

лады – як і ўсе ангельцы – у штроксавым пінжаку з нашытымі на локцях скуранымі латкамі. Ан-Мары, экспансіўная (ах, як С. любіла гэтае азначэнне «экспансіўная», хая і не зусім ведала, што яно дакладна азначае), зграбная й гнуткая, у доўгай плісанай белай спадніцы й белым пуловеры, сардэчна прывіталася з гаспадыняй, не раўнуючы дачка з матуляй, ці нават хутчэй, унучка з бабуляй. Яе бліскучая ўсьмешка, якая без сарамлівасыці адкрывала ўсе тайніцы яе ротавай поласыці, здавалася, прамаўляла: «Глядзіце, мне няма чаго хаваць!» І яшчэ – пан Фрухт – дробны, несиметрычны, нязграбны ў рухах. Гледзячы на такога, міжволі шукаеш съядоў нейкага прыхаванага калецства. І пасыля расчараўана съцвярджаеш, што з ім усё ў парадку. І на закуску – а як жа без яго! – цемнаскуры малады амерыканец, станісты й прыгожы. Згадвалася, што блізарукі Лангфэла ледзь не прыняў яго за лёкай. Гэты Лу Нейкі (С. на вельмі добра ведала замежныя мовы, а таму заўсёды мела складанасыці з ангельскімі прозывішчамі) быў новым знаёмым Ульрыкі. Яна съцвярджала, што Лу піша найлепшыя дэтктывы ў Амерыцы й за ім будучыня. Прынагодна Ульрыка ў пары словаў пераказала яго апошні раман «Божыя дрэвы»: бабулька ў інваліднай калясцы, найстарэйшая ў родзе, вынаходліва забівае непатрэбных ёй нашчадкаў з дапамогай соку канваліяў, які раз-пораз дадае ў традыцыйную гарбату. Малады чалавек задаволена ўсьміхаўся, слухаючы кампліменты. Падалі халодную закуску з печанай гародніны. А да яе – віно, марка якога нічога пэўнага С. не казала. Старая гаспадыня вяла рэй у размове. Здавалася, яна трymала ўсіх у руцэ, як пачак сурвэтак.

А яшчэ за сталом прысутнічала маўклівая панна Шацкі, якая была для Ульрыкі кампаньёнкай, сакратаркай, пакаёўкай і, безумоўна, хлопчыкам для біцьця. Жанчына за сорак, пульхная, нібы прысыпаная попелам, – яна нагадвала бісквіт у цукровай пудры. Вялікі карункавы каўнерык адцягваў увагу ад яе па-мацярынску заклапочанага твару. Калі да панны Шацкі з'яўрталіся, яна чырванела, зарумянявалася, нібы скарынка, праменілася ружовым, колерам малінавага жэле, але праз імгненьне зноў блякла. Ульрыка была да яе больш чым жорсткай.

Едучы ў метро дадому і ўвесь час згадваючы пра абцас, С. даведалася пра гульню ў Забойцу. Яе трохі зьдзіўла, што замест таго, каб весыці сур’ённую размову пра мэту прыезду, будучыню дэтэктыўнага жанру ў сьвеце ці, напрыклад, пра нядобрасумленнасць выдаўцоў і залішнє нахабства агентаў, яны проста расьселяіся на канапах у гасьцёўні й пачалі гуляць. Відавочна, рабілася гэта для таго, каб чыгач меўмагчымасць бліжэй да іх прыгледзенца. Павінна ўжо завязвацца інтрыга. Павінны ўжо з'явіцца першыя асьцярожныя падказкі. Цяпер С. пачала чытаць вельмі ўважліва. Калі б абедзівye яе рукі былі свабодныя, С. пацёрла б імі ад задавальненія – ну, пачынаеца. Але яны былі занятыя. У левай – кніжка, а правая падтрымлівала торбы з закупамі. Краем вока С. заўважыла, што на суседніе сядзеніне сеў мужчына ў скуранцы з даберманам на кароткім павадку. Сабака паглядаў на яе непрыязна.

Сэнс гульні быў у тым, што ўсе павінны былі заплюшчыць вочы, быццам бы съпяць, а ў гэты час Вядоўца, ходзячы вакол гульцоў, дотыкам пальца вызначаў забойцу. Потым Забойца паказваў вачыма на Ахвяру, якую бачыў, вядома ж, толькі Вядоўца. Ён абвяшчаў уголас імя, і ўсе прачыналіся – расплюшчвалі вочы. Цяпер пачыналася галоўная частка гульні, то бок съледства. Трэба было паміж сабой вызначыць, хто Забойца.

Калі гульцы памыляцца, Забойца забівае наступнага. Калі адгадаюць, Вядоўца выбірае новага Забойцу.

Спачатку С. не зусім разабралася ў правілах і ўсё, шчыра кажучы, здалося ёй досьць дзіўным. Але хутка С. зразумела задуму апавядальніка: чытач мусіў атрымаць адпаведную порцыю інфармацыі пра герояў і адносіны паміж імі. С. прыняла гэтыя правілы за добры знак. Хай гуляюць.

Першай ахвярай быў Фрухт, вядома ж, Ульрыка.

– Прачынайся, Фрухт, – сказала яна. – Ты забіты. Фрухт быў непрыемна зьдзіўлены, што яго забілі першым. Ён надзымуў вусны й каўтнуў ладную порцыю канъяку.

– То пачнем, – прысьпешыла іх гаспадыня. – У каго з вас была нагода, каб забіць спадара Фрухта?

– Можа, ня будзем казаць «забіць», – раптам ажывіўся Лу. – Можа, скажам «выключыць» ці «нейтралізаваць», ці як-небудзь яшчэ. «Забіць» гучыць нядобра. Бо, заўважце, ніхто, калі забівае, ня думае, што забівае, майце гэта на ўвазе. Прынамсі я не хачу быць «забітым».

– Але ж гэта толькі слова, – кінуў упаўголасу Лангфэла. – Крыху пачуцьця гумару, калега!

Астатнія таксама праігнаравалі заўвагу Лу, а ў дужках было напісана, што Ан-Мары падумала пра яго – «неуротык», а ўголос дадала:

– Спадара Фрухта забіў Джон, Джон Лангфэла, бо ў таго пакой лепшы ад ягонага. Бліжэйшы да лазенкі.

Лангфэла ў ролі падазронага захаваў узорна-каменны выраз твару, а Ульрыка ўсыміхнулася:

– Нішто сабе для пачатку, але хацелася б нейкіх больш пераканаўчых матываў.

– Зайздрасыць, – няўпэўнена прамармытала спадарыня Шацкі й адразу ж пачырванела.

– Ці магу я абараняцца? – спытаўся Лангфэла.

Ульрыка падтакнула.

– Вядома ж, абараняйся. У гэтым і сэнс. Абараняйся, нават калі вінаваты, уводзь нас у зман, замятай съяды. Інакш будзе нудна.

– Ня думаю, што матыў зайздрасыці можна ўспрымаць сур'ёзна, – пачаў ангелец. – Што такога мае спадар Фрухт, апроч лазенкі, каб яму зайздросыціць? У Францыі дэтэктыў ніколі ня будзе карыстацца такім попытам і павагаю, як у мяне на радзіме. З гэтага вынікае і павага, якой карыстаюцца аўтары. Я напісаў 24 кнігі, маю свой статус, мае кнігі перакладзеныя на шмат моваў, мяне называюць класікам дэтэктыву.

Фрухт перапыніў яго на паўслове:

– Я не пішу дэтэктываў. Я пішу раманы, выкарыстоўваю прыёмы гульні, напрыклад, моўнай, звяртаюся да эрудыцкай чытача, апелюю пераважна да міфалагічных матываў. Я карыстаюся магчымасцямі гэтага жанру для літаратурнай гульні з чытачом. Гэта не банальныя дэтэктывы, такія як... – Тут ён прыкусіў язык і ўтаропіўся ў дно кілішка.

Ульрыка заклікала яго да парадку:

– Ахвяра маўчыць. Такія правілы.

На жаль, у гэты момант С. мусіла перарвавацца, каб выйсці на сваёй станцыі. Па дарозе дахаты яна намерылася чытаць ідучы, але вырашила, што з расхістаным абцасам гэта будзе небяспечна. Гульня ёй спадабалася. Калі гуляць усур'ёз, яна магла б зрабіцца нечым накшталт групавой

псіхатэрапіі. С. падумала, што калі-небудзь магла б прапанаваць яе сваім хатнім. Яе муж перакідваўся з імі, можа, пяцьцю словамі на дзень, старэйшы сын амаль не бываў дома, а дачка зачынялася ў пакоі й слухала нудную бразгатлівую музыку. Нават кот цэлымі днямі праседжваў на бальконе, з нейкай звярынай меланхолій углядаючыся ў суседня шматпавярховікі. Хто з іх забіў бы ката?

С. хутка зрабіла на абед лазаньню з паўфабрыкату і адпрасавала сабе выходную сукенку. Пасьля яна доўга шукала любімую кашулю мужа і ўрэшце знайшла яе бруднай, заціснутай за батарэю ў лазенцы.

— Я чытаю цікавую кніжку, — сказала яна мужу ў таксоўцы, але той пачаў ужо размаўляць з кіроўцам пра перавагу газавага паліва над бензінам.

Новы дом знаёмых аказаўся такім прыгожым, што С. нават сумна зрабілася. Гаспадыня вадзіла іх па пакоях, яшчэ поўных паху сьвежай фарбы й дрэва, паказвала абедзьве лазенкі. У большай з іх была вялізная двухмясцовая ванна, і С. раптам страшна захацела выкупашца ў такой. Наліць пеністай вадкасці для ваннаў і ляжаць сабе, чытаючы, цэлымі вечарамі. З келіхам шампану на гладкім кафлевым краі.

Гаспадар дому ганарліва распаліў навюткі камін. На імгненьне стала дымна, але ўжо адчынілі вокны ў сад і крамяны подых веснавога, з пахам зямлі, вечару ўліўся ў пакой. С. дапамагала гаспадыні насыць салаткі й укладваць печыва ў кошыку. Мужчыны стаялі на тэррасе й палілі, разважаючы пра разнавіднасці дахавых пакрыццяў. Выпішысь колькі бутэлек віна, яны з разрумяненымі тварамі сядзелі каля каміну й пляткарылі пра ўсякіх не прысутных тут знаёмых. С. прыйшло ў галаву, што цяпер можна было б згуляць у Забойцу. Яна прапанавала ім гэта й пераказала ўмовы гульні. Усе згадзіліся, хоць і з цяжкасцю. Напачатку Вядоўцай была С. і кальнула ў сьпіну гаспадара, надаючы яму такім чынам ролю Забойцы. Ён тут жа забіў сваю жонку. Гульня не атрымалася, бо адразу ўсе дружна адкрылі праўду.

— Дурная гульня, — сказаў муж С. — Пагуляйма ў амбасадора.

— Чаму мы павінны ў нешта гуляць, — запратэставала гаспадыня дому. — Мы ўсе так рэдка бачымся, шкада часу на гульню.

Яны адкаркавалі яшчэ бутэлочку віна і з келіхамі ў руках аглядалі сьвежапасаджаныя кусты родадэндронаў і фарсіцы.

Вярнуліся дадому па поўначы. С. узяла ў ложак кнігу, але адзначыла толькі тое, што пісьменнікі гулялі далей. Гэтым разам ахвярай была панна Шацкі, а Лангфэла быў пад падазрэннем у Лу. Забіў з помсты. «Гэта было б вельмі проста», — падумала С. Але ў яе кружылася галава, таму яна паклала кнігу на падлогу каля ложка й заснула.

Прачнулася С. з непрыемным пачуццём, што яна праспала на працу, але з палёгкай узгадала, што сёныня субота. Палоска сонечнага сьвятла бязылітасна выяўляла ўсе плямы на шэрым дывановым пакрыцці ў спальні. «Трэба б яго калі-небудзь вымыць», — падумала С. сонна. Ідуцы зварыць сабе кавы, яна ўбачыла ката, які нерухома сядзеў на бальконе. Дзіверы былі зачыненныя. С. хутка пусьціла яго ў кватэру — той спакайнютка ўвайшоў, ані знаку эмоцый з прычыны халоднага начлегу. Як дзееці маглі забыць пра ката? Нельга разылічваць нават на ўласных дзяцей. С. зрабіла дзіве кавы й занесла іх у спальню. Каву для мужа паставіла з яго боку — у найгоршым выпадку вып'е халодную. Абаперлася на падушку і, п'ючы маленъкімі глыточкамі гарачую каву, пачала чытаць. Менавіта так С. магла б правесыці рэшту жыцця — не вылазячы з ложку й чытаючы дэтэктывы.

Кампанія ў кнізе працягвала гуляць. Вадзіў Фрухт, забілі Лу. С. спрабавала прасачыць за прыхаванымі матывамі. Яна была ўпэўненая, што апавядальнік наводзіць на нейкія съяды, але ня дужа магла скеміць, на якія. Ці трэба гэтую гульню ўспрымаць усур'ёз? Бо калі яна так падрабязна апісвала ся, то мусіла мець нейкі сэнс для ўсяго сюжету. «Што за дзіўная кнішка,» – думала С. з нарастаючай нецярпівасцю.

Выявілася, што Лу забіла Ульрыка (гэта адкрыў апавядальнік). Гульцы не здагадаліся, і Ульрыка засталася непакаранай. Прапанавалі пакараць Лангфэла («Яны разважалі так сама, як я», – заўважыла С. і ўсьцешылася з уласнай кемлівасці). Вядома, нікому і ў галаву не прыйшло, што Ульрыка магла забіць свайго маладога ўлюбёнца з Амерыкі. Тым ня меней.

С. была трохі разгубленая. Бо ў кніжцы пачаўся наступны дзень, а нічога яшчэ ня здарылася. У Агаты Крысыці ўжо быў бы труп, а тут гаспадыня маёнтку запрасіла ўсіх на шпацыр, і яны аглядалі клумбы з восеніскімі крэмавымі ружамі, гулялі па алеях, зъбираючы пудоўныя зіхоткі каштаны. Пасыля ланчу быў вольны час. Ан-Мары паехала на машыне па цыгарэты ў Баен. Ангелец выправіўся сам да вайсковых могілак. Ульрыка спала. Панна Шацкі працавала з карэспандэнцыяй. Лу... Што рабіў Лу? Некуды паехаў на ровары. Сустрэліся разам яны адно за гарбатай і зноў пачалі гуляць у Забойцу.

Як вынікала з багатага досьведу чытанья С. дэтэктываў, у гэтым месцы прыблізна ў кожнай трэцій кніжцы пасыля знаёмства з героямі павінна адбыцца злачынства. «Можа, яно будзе пасыля вячэр?» – падумала С. Ціпер яна чытала вельмі ўважліва, усьведамляючы, што кожная падрабязнасць можа быць істотнай. Кожнае нават дробнае выказваныне, кожны намёк. Але й пасыля вячэр кампанія нявінна гуляла. У другі раз быў забіты Лу, але яго твар заставаўся непраніцальным, пэўна, пра нешта сам сабе думаў. Неўзабаве па вэгетатыўнай прыкмеце (румянец!) высьветлілі, што яго забіла панна Шацкі. Зрэшты, здавалася, што ёй увогуле ня важна, ці выкрыюць яе. Пасыля забілі Ан-Мары, якая не прамінула зазначыць, што гэта змова супраць кабет. С. заўважыла, што ўва ўсіх гэтых магчымых камбінацыях (Вядоўца – Забойца – Ахвяра) у ролі ахвяры не бывае Ульрыкі. Яе абмінаюць, нібыта таму, што забіваць гаспадыню ў славутую пісьменніцу, хай сабе ў гульні, лічыцца няветлівым.

Пасыля ўсе размаўлялі ў гасцёўні пра літаратуру й пра незвычайнія спосабы забівання. Усім спадабаліся атручаныя маркі Лангфэла. Паштовая чыноўніца ў маленъкім гарадку ў Ёркшыры такім чынам прыбірае магчымых пакупнікоў свайго дому, выстаўленага на аукцыён. Пасыля ўсе пайшлі спаць, і С. была ўпэўнена, што менавіта гэтай ноччу адбудзеца тое, што мае адбыцца. Цікава, хто каго заб'е? І чаму? У гэтую самую хвіліну прачнуўся яе муж, пацягнуў за коўдру, і С. праліла палову кубка на пасыцель. Раззлаваная, яна пайшла ў лазенку, каб напоініць ванну. Мабыць, шум пабудзіў дзяцей, бо яны пачалі стукацца ў лазенку.

С. закруціла краны і ўладкавалася пры маленъкім століку на кухні. Ёй карцела зазірнуць на апошнюю старонку (яна не рабіла гэтага ніколі-ніколі!). Уся гэтая кампанія паволі пачынала яе раздражняць. Раніца была такая ж, як і ўчора. Толькі яны (без Ульрыкі й панны Шацкі) вырашылі пакатацца на аўтамабілях. У Іпры выпілі салодкага фламандзкага піва й зъелі бліноў. (С. падумала, што даўно не рабіла бліноў.) На гэтым шпацыры выявілася, што Ан-Мары й Лангфэла добра ведалі адзін аднаго. Прынамсі, яны давалі зразумець, што пазнаёміліся ў пасябравалі некалькі гадоў таму. Фрухт нават пачаў падазраваць іх у нечым большым і прызнаўся ў гэтым Лу. Лу сказаў,

што гэта іх не датычыцца. Пасыля Фрухт аддзяліўся ад групы, і ўсе мусілі яго чакаць, пакуль ён не вярнуўся, просячы прабачэння. Ён не сказаў, што рабіў. Паехалі дадому на гарбату, пасыля сядзелі ў сваіх пакоях, а Лу заняў ванну на добрыя дзьве гадзіны.

Чакаючы чаргі ў лазенку, С. зрабіла яшчэ кавы. Усе ўжо былі на нагах. Грукалі пры складаньні канапы-ложкі, шумеў душ, жухаў цяжка напяты мухавы эспандэр. С. вырашыла чытаць далей, што б ні здарылася. Яна вырашыла, што хача б у суботу мае на нешта права.

Гэтым вечарам яны зноў гулялі. На гэты раз нехта забіў Ульрыку, быццам бы адчуўшы незадаволенасць С. Хто - гэта ведаў толькі Вядоўца Лу, але астатнія не здагадаліся, і гэта засталося нявысъветленым. Ульрыка была заўважна ўзрадаваная. Пасыля загінулі Лангфэла й панна Шацкі. Забівалі Ульрыка й Ан-Мары. Фрухт здаваўся хворым і раней за ўсіх пайшоў спаць.

Раніцай ўсе прачнуліся жывыя й абсалютна здаровыя. С. расчараўана пераканалася ў гэтым, праверыўшы, што прыйшоў на съняданак.

З гэтай кніжкай было штосьці ня так. С. дайшла ўжо да паловы, але ніводная калізія дагэтуль не завязалася. Нічога не адбывалася. «Гэта немагчыма,» – падумала С. і яшчэ раз уважліва праглядзела вокладку, прачытала ззаду фрагмент рэцэнзіі, у якой тлустымі літарамі былі выдзеленыя слова «незабыўныя перажываньні» й «трымае ў напружаныні да канца». С. нічога не разумела. Гэта нейкая чухня! С. уласна была ўжо гатова зазірнуць на апошнюю старонку. Выпрабаваныя чытачкі дэтэктываў ведаюць, якое гэта было б злачынства – гэта як выліць воду разам з немаўлем, съсекчы сук, на якім сядзіш, выкапаць яму й самому туды ўваліцца. Пазбавіць сябе прыемнасці паступовага адкрыцця – значыць спляжыць сэнс аўтарскай працы, пасъмяцца з яго, напляваць на яго высілкі. С. была правільнай чытачкай, слухмянай законам жанру, і чым большую мела спакусу, tym больш супраціўлялася. Але калі ўсе госьці Ульрыкі ў поўным здароўі дажылі да вячэры, С. не на жарт узлавалася. Яна пакінула кніжку на буфэце вокладкай дагары й прынялася выконваць абрэды сямейнай суботы. Яна папрасіла сына дапамагчы съпячы бліны і здолела нават крыху з ім пагутарыць. Дачку адправіла ў цукерню па цеста, і пасыля абеду яны ўчатарох папілі гарбатку. Пасыля ўсе разам глядзелі нейкі амерыканскі серыял, але, праўду кажучы, С. не зусім магла на ім засяродзіцца. Яна думала пра тых, замкнёных у фланандзкім замку. Думала пра панну Шацкі, пра тое, што яна прысьвяціла Ульрыцы ўсё сваё жыццё. Ці напраўду Лангфэла й Ан-Мары маглі б быць разам? І дзе хадзіў Фрухт? Не любіла С. гэтага Фрухта. Здалёк было відаць, што ён штосьці задумаў.

С. ведала, што нехта некага заб'е і таму непакоілася. Урэшце, гэта мусіла адбыцца, бо яна ж дэтэктыў набыла. С. ціхенька выйшла на кухню й зноў прысела ля стала, застаўленага гатовымі блінамі (засталося толькі намазаць іх салодкім сырам). Прачытала некалькі старонак, але таварыства зноў размаўляла ды шпацыравала. С. перагарнула некалькі старонак і, наперакор сабе, прачытала адзін сказ:

– Сёньня ўвечары я хацеў бы быць Вядоўцам, – сказаў Лангфэла й абвёў позіркам усіх сабранных.

С. хутка закрыла кніжку з невыразным пачуцьцём віны, злая на сябе, расчараўана.

Увесі пасыляпалудзенны час С. праглядала газеты мінулага тыдня, пасыля ўзялася за праныне. Дзеці незадаважна ўпірхнулі. Муж патануў у шклістым святле тэлевізара. Неўзабаве настаў вечар – доўгі, пусты, быццам ён выпаў

з бегу часу й распасьцёрся па-над горадам у неспакойным чаканьні. С. цымяна адчула, што павінна нешта зрабіць, вырашыць нешта вельмі істотнае. Утульна прыладзіўшыся на засыцеленым ложку, яна думала. Празь нейкі момант усё падалося ёй зусім простым. С. апранула плашч і абутак. Да гасыцёуні, што ўнізе, ёй удалося дабраца бяз цяжкасцяў. Планіроўку С. ведала добра. На стале стаялі пустыя кілішкі для каньяку й попельніца, поўная недапалкаў. Лесьвіца была пакрытая мяккім дываном, таму С. бязгучна паднялася наверх. Яна прайшла праз другі паверх, толькі акінуўшы вокам шэраг замкнёных дзвіварэй, ледзь бачных у цемры. С. дакладна ня ведала, які з двух пакояў наверсе належай Ульрыцы. Яна рызыкнула. Дзвіверы, калі С. іх адчыніла, лёгенька зарыпелі. Як толькі яе вочы крыху прызвычайліся да цёмна-сініяй цемры (звонку, у парку, увесь час гарэлі ліхтары) – С. убачыла маленькі калідорчык, пасыля – бібліятэку з велізарным пісьмовым сталом пасярэдзіне, у якой цёмнай чырваныню цепліўся камін. Двойныя рассоўныя дзвіверы мусілі весьці ў спальню. Яны былі прыадчыненыя настолькі, што С. толькі ледзь іх кранула. Яна ўбачыла сумную карціну – бабулька спала, шырокі разявіўшы бяззубы рот. Яна была амаль лысая. Яе цела нагадвала С. пачарнелую скурку ад банана. На начным століку ў шклянцы плавалі Ульрычыны зубы, што аптымістычна паблісквалі ў сьвятле паркавых ліхтароў. Уласна кажучы, толькі яны й здаваліся жывымі. Над імі троумфальна раскашаваў сівы парык са старанна ўкладзенымі, пэўна паннай Шацкі, локанамі. С. агледзелася па баках, але тут нічога прынаднага не было, таму яна вярнулася ў бібліятэку й падышла да стала. Яе позірк наткнуўся на нешта доўгае й вострае – нож для разразаньня кнігаў, невялікі, зручны, з аздобленым дзяржальнам, С. адчула ў далоні пукатасць разьбы й акруглую, прыемную на дотык паверхню дарагіх упрыгожаньняў. «Біруза», – падумала яна.

С. вярнулася ў спальню й асьцярожна села на скрай ложку. Калі яна заносіла нож, Ульрыка ў невытлумачальным парыве інстынкту самазахаваньня прачнунулася, прынамсі, расплюшчыла вочы.

– Што? – непрытомна спытала яна, і тады С., адварнуўшыся ад яе, нанесла ўдар.

С. зьдзівілася, што гэта было так проста. Нож на імгненьне затрымаўся на нечым цвёрдым, а пасыля ўвайшоў глыбей, як у мяса. Ульрыка ўздыхнула, так і не дачакаўшыся адказу на сваё пытанье.

С. ужо больш не хацела мець з гэтым нічога агульнага, яна адчувала агіду да гэтага мёртвага цела, да гэтага дому, да сябе. Жэстам, падгледжаным у дэтэктыўных фільмах, С. выцерла дзяржальна нажа аб пасыцель і выйшла. Яна яшчэ чула водгалас бягучас вады ў нейкай з лазенак, калі зачыніла за сабой вялікія зашклёныя дзвіверы.

Прачнунуўшыся наступнага ранку, С. адразу ж зрабіла сабе кубак добрай духмянай кавы, стоячы зъела халодны блінок і з асалодаю пасунула падушкі да ўзгалоўя. Муж яшчэ спаў, зрэшты, была нядзеля. С. пачала чытаць.

– Немагчыма, – сказала Ан-Мары. – Гэта нейкі жах.

Панна Шацкі бязгучна ўсхліпвала, цалкам схаваная за вільготнай хусьцінкай.

– Ведаеш, што мне прыйшло ў галаву, – пачаў Лангфэла, больш ня дбаяучы аб этыкеце й кажучы ёй «ты». – Ведаеш, што гэта значыць? Гэта мусіў быць нехта з нас.

– Вы, пэўна, звар’яцелі, – азвайцца Фрукт, а яго голас небясьпечна балансаваў на мяжы істэрні. – Усе ж спалі...

– Уласна, пра тое й гаворка, спадару Фрухце, – ніхто з нас ня мае алібі. Усе спалі ў сваіх пакоях, ніхто нікога ня бачыў, нічога нельга сказаць пра гэтую ноч.

– Гэта мог быць нехта звонку, так, гэта відавочна, – Фрухт нават падскочыў ад хвальяння. – А прыслуга, тая дзіўная панурая фламандская пара?

– Яны мелі выходны, – зарыдала панна Шацкі.

– Маглі вярнуцца. Ці яна, Ульрыка, добра да іх ставілася? Можа, не плаціла ім? Можа, зьдзекавалася зь іх службы, а яны ўжо колькі год хавалі крыду, але гэтай ноччу перапоўнілася мера цярпення, не маглі больш трываць прыніжэння, не маглі...

– Ну, до ўжо, до, спадару Фрухце, гэта патыхае ўжо кічам, – працэдзіла скрэзь зубы Ан-Мары. – Мы зьбіраем факты, а ня домыслы. А Вы, Вы чаго маўчышё? – зъвярнулася яна да Лу.

Лу падняўся, запаліў цыгарэту і паціснуў плячыма.

– Гэта нейкі фарс, – прамовіў ён спакойна й флегматычна. – Яна сама гэта прыдумала. Гэта жарт, не разумееце? Яна, можа, цяпер падслушоўвае зьверху й памірае са съмеху.

Панна Шацкі зайшлася плачам:

– Яе забілі, забілі! Закалолі, як зьвера!

Лангфэла крыху скрывіўся ад такога параўнання.

С. паднялася і, працягваючы чытаць, пайшла на кухню па яшчэ адзін блінец. Па дарозе зазірнула ў пакой сына. – Спаў апрануты.

– Панна Шацкі, Вы ўжо затэлефанавалі ў паліцыю? – спытала Ан-Мары ў падала ёй кілішак канъяку.

Зубы сакратаркі непрыемна застукалі па шкле.

– Не, пан Лангфэла...

– Я думаў, што мы спачатку ўсё, што магчыма, высьветлім самі, – сказаў Лангфэла й закрочыў па гасцёўні ўзад і ўперад. – Урэштце, усе мы цывілізаваныя людзі. Думаю, што мы павінны аднавіць сабе гэтую ноч. Па-першае, хто апошнім бачыў Ульрыку.

– Я, – панна Шацкі ўзьняла руку, як дзіця ў школе, – я дапамагала ёй пакласыціся й пасьля яшчэ пэўны час прычэсвала... прычэсвала парык.

– Які парык? – спытаў Фрухт.

– Яна насіла парык, Вы гэтага не заўважылі? – азвалася са злосцю Ан-Мары.

– А павінны быў?

– Вы пісьменьнік, таму павінны звяртаць увагу на такія рэчы.

– Як стасуецца пісаныне да парыка? Вы несяце лухту.

Муж С. неспакойна паварушыўся й пацягнуў за коўдру. Яна пасьпела ў апошнюю хвіліну падхапіць кубак. Учорашняя пляма тужліва бранзавела на белай пасыцелі. С. даведалася, што пасьля ўчорашняй гульні ў Забойцу амаль усе адначасова пайшли да сябе наверх. Толькі Фрухт яшчэ запарваў сабе вярбену, але і ён адразу ж пайшоў у пакой. Нічога незвычайнага ён не заўважыў.

– Памятаю, што на стале засталіся недапалкі, але я падумаў сам сабе, што не я павінен тут прыбіраць.

– Кожны з нас мог узьняцца сярод ночы й пайсьці на трэці паверх, каб зрабіць гэта. Кожны, – сказала Ан-Мары. – І гэта агаломшвае.

– Ці можна пайсьці на яе паглядзець? – раптам спытаў Лу. – Ня веру, што яна нежывая. Яна была дужа спрытнай, каб даць сябе забіць ува ўласным ложку. Яна занадта разумная для такога.

Не чакаючы адказу, ён рушыў да сходаў. Усе падняліся й пайшлі за ім.

– Можа, нейкія ідэі ўзынікнуць на месцы забойства, – сказаў Фрухт. – Сачыще, каб нічога ня рушыць.

– Гэта ня Ваш дэтэктыв, – зласылівым шэптом сказала Ан-Мары.

С. адставіла пусты кубак і, расчырванеўшыся, чытала далей.

Лу скліўся над памерлай і прыклаў вуха да яе пляскатых грудзей.

– У яе на галаве парык, – з дакорам сказаў Лангфэла. – Раней яго не было.

– Гэта я ёй апранула. Яна ніколі не выходзіла без парыка, – растлумачыла панна Шацкі.

Лангфэла глядзеў на яе з з непрыхаванай злосцю.

– Вы не павінны быті тут нічога кранаць.

– Я больш нічога не кранала. Нічога.

Жанчына аж паклала рукі на грудзі.

Лу праз хустачку ўзяў нож для разразаньяння кніг, які ляжаў на пасыелі, і пільна яго агледзеў.

– Файнай рэч.

– Ну ѿ што, цяпер Вы верыце? – спытала яго Ан-Мары крыху зьедліва.

Лу не адказаў, уважліва разглядаючы прыладу забойства. Вакол дзяржалына нажа абвівалася зъмяя, багата інкрустраваная бірузою.

– Яна набыла яго ў Егіпце. Цікавілася археалогіяй.

– Зьвярніце ўвагу на руکі. Правая рука свабодная, а левая ляжыць на жываце.

Панна Шацкі, яна была ляўшой?

– Пра ѿ што Вы падумалі, пане Лу? – са спакойнай зацікаўленасцю спытала Лангфэла.

– Нічога. Я падумаў, што гэта магло быць самазабойства.

С. пацерла рукі ад задавальненяня. Выцягнула з мужавага пінжака цыгарэты і пайшла папаліць на кухню. Праз хвіліну на кухні зъявіўся яе заспаны сын.

– Прывітанье, мама, – сказаў ён і выцягнуў з лядоўні сок.

– Калі ты вярнуўся? – спытала С. непрыветна, але падумала, што ўвогуле гэта яе ня тычыцца. Сын быў ужо зусім дарослы.

– Мама, я ўжо дарослы чалавек.

Яна хацела была сказаць, што калі ўжо яны жывуць разам, трэба дастаўвацца да пэўных чалавечых нормаў, але адно набрала паветра ў лёгкія ды змоўчала. Сын узяў шклянку й пакет з сокам і пайшоў у свой пакой. Зноў запанавала цішыня.

Лангфэла ня верыў у самазабойства. Ён сцівярджаў, што Ульрыка была дзеля гэта занадта слабой. У фізічным сэнсе.

– Гэта вымагае моцы. Нож, здаецца, увайшоў па самае дзяржалына.

– Ці значыць гэта, што належыць выключыць кабетаў са сьпісу падазраваных? – спытала панна Шацкі і тут жа залілася чырвоным румянцам.

Усе падазроні паглядзелі на яе.

– Вы бачылі яе апошніяй, – азвайцца Фрухт. – Паводле правілаў, вы падазраецца перадусім, – дадаў ён задаволена.

– Дарагі спадару Пуаро, гэта, мусіць, заўчастная выснова, – сказаў Лангфэла й халаднавата зірнуў на яго, а пасля адышоў, каб агледзець вокны ў спальні й бібліятэцы. Абодва былі зачыненыя з сярэдзіны.

Вось жа, было зразумела, што забойца мусіць увайсці праз дзверы на першым паверсе – і тады гэта быў нехта з іх, альбо звонку – тады гэта быў хтосьці іншы, каго яны ўвогуле маглі ня ведаць. На гэтым усё й спынялася.

– Дзе жыве гэтая сямейная пара? – спытаў Лу, спускаючыся па сходах у гасьцёйню. – Чаму іх яшчэ няма? Ужо час сънедаць.

– У іх у нядзелю выходны. Яны меліся паехаць да дачкі ў Баен, – адказала панна Шацкі.

– Тады хто б нам падаў съняданак, калі б з Ульрыкай было... калі б нічога не здарылася?

Панна Шацкі нахмурылася:

- Далібог, ня ведаю. Ульрыка ўчора гаварыла зь імі. Напэўна, яны пакінулі халоднае мяса. Мы б самі сябе абслузылі.

- Не палічыце дзіўным,- Фрухт накіраваўся на кухню. - Сапраўды прыгатаваныя дзьве талеркі й хлеб, і нават гарбата насыпаная ў імбрык,- азваўся ён адтуль.

- Так, быццам яна ведала. Быццам падрыхтавала гэта. Гэта кажа на карысць самагубства, спадарства,- заўважыў Лу.

- Бадай, няма чаго цягнуць, трэба патэлефанаваць у паліцыю,- сказала Ан-Мары.

Лангфэла схапіў яе за руку.

- Пачакай. Паліцыя нікуды не падзенецца.

- Доказы могуць выпарыцца, - нясмелала сказала панна Шацкі, - я маю на ўвазе пах забойцы, ці нейкія іншыя съляды.

Лангфэла праігнараваў яе заўвагу. Пррапанаваў спачатку ўсім пасьнедаць і выпіць кавы. Можа, нешта яшчэ прыйдзе ў галаву.

- Я съмяротна галодны,- сказаў муж С., зьяўляючыся ў дзівярах кухні. На ім была старая паласатая піжама, у якой ён выглядаў, як пастаялец дома састарэлых. С. ненавідзела гэтыя палінлялья палоскі.

- Ты пайшла ўчора спаць да вячэры, і я нічога ня еў.

С. акінула яго ледзяным позіркам.

- Калі б можна было забіць вачамі, я быў бы ўжо мёртвы, - сказаў муж, а пасля абняў яе і пацалаваў. - А што са съняданкам? Сённяня нядзеля.

С. вырашыла, што не дазволіць сабе кінуць чытаныне.

- Дапусьцім, што гэта нехта з нас, - пачаў Лангфэла з поўным ротам жаркога. - Хм, прабачце, зараз пройдзе. Што гэта нехта з нас. Ці вы памятаеце, ці вы ў стане аднавіць нашыя гульні? Хто найчасцей забіваў Ульрыку й зь якіх падставаў? Памятаеце?

- Здаецца, кожны яе забіў, прынамсі раз, - сказала Ан-Мары.

Панна Шацкі аж ускочыла зь месца.

- Я не, я не забіла яе аніразу.

- А чаму гэта?- падцяў яе сваім пытаньнем Фрухт, і панна Шацкі адразу ж зачырвалася, як півоня.

- Я б не асьмелілася. Колькі ўжо год яна давала мне працу.

С. пачынала губляць цярпеньне. Яны хадзілі па коле. Як яны маглі есьці ў такі момант? Проста банда ідлыётаў. С. адклала кніжку й загадала мужу рэзаць карэйку. Празь імгненьне прыемны пах нядзельнай яечні абудзіў дзяцей. «Карміць, даваць есьці, харчаваць, гатаваць, - палова майго жыцьця круціща вакол ежы. Калі б я жыла адна, нават і яйка б сабе не зварыла,»- думала С. За съняданкам не атрымалася пазьбегнуць невялікай перарабранкі з прычыны позыніага вяртання дадому. Скончылася тым, што сын пакінуў недаедзеную яечню й зачыніўся ў сваім пакоі. Праз хвіліну яны пачулі адтуль манатонную мэханічную музыку.

- Гаўнюк, - сказаў муж С. і выйшаў з кухні. Дачка, як нічога ніякага,

папрасіла яе пафарбаваць ёй валасы ў чырвань. С адказала, што добра, што згода, але калі тая прыбярэ пасъля сънядання. А сама зачынілася ў лазенцы й чытала далей.

- Вам не здаецца, што гэта проста дзіўная сітуацыя. Што ўсе мы аўтары дэтэктываў, але калі з намі здарылася нешта такое, як у нашых кніжках, то ўсе мы сталіся бездапаможнымі, абсалютна бездапаможнымі, – азваўся Лу.

– Цікаве назіранье, – падсумаваў Фрухт.

– У нас мала дадзеных, сітуацыя незвычайная, ніхто з нас ня мае алібі, цяжка акрэсьліць матывы... – пачаў Лангфэла.

Ан-Мары паклала сабе яшчэ лусту карэйкі.

– Адна думка, што сярод нас ёсьць забойца... Неяк гэта ўсё дзіўна.

– Добры дэтэктыў узяў бы нас нечым псіхалагічным. Як мяркуеце? – сказаў Лангфэла. – Яшчэ гарбаты?

Панна Шацкі як належыць паклала сталовы прыбор на пустую талерку.

– Думаю, што трэба патэлефанаваць у паліцыю.

Лангфэла грукнуў рукою пастале й узыняўся, быццам гэтая рэпліка раптам падштурхнула яго да дзеяньня.

– Слухайце, – сказаў ён, – дамо сабе яшчэ адзін шанец. Пащукаіма съядоў, сфармулюйма ўлікі. Прапаную выйсьці вонкі й усё агледзець.

– Што Вы задумалі? – падазронна спытаў Фрухт.

– Калі гэта быў хтосьці звонку, ён павінен быў пакінуць нейкія съяды, так ці не? Сылед бота, недапалак і інш. Калі нічога не знайдзем, паклічам паліцыю.

Пэўна, было ў яго энтузіязме нешта захапляльнае, бо ўсе падарваліся з-за стала. Але толькі ня Лу.

– Мы ўсё затопчам, калі выйдзем такой гурмою, – сказаў ён, разглядаючы свае пазногі.

– Мы будзем хадзіць асьцярожна, – кінуў Лангфэла ўжо з уваходных дзвярэй.

«Не, гэта не магчыма чытаць», – падумала С.

Яе дачка асьцярожна пастукала ў дзвіверы лазенкі і сказала, што ўжо распусціла фарбу.

– Зараз іду, – адказала С.

Яна ўвайшла ў спальню Ульрыкі, імкнучыся не глядзець на цела, што ляжала на ложку: не атрымалася. Ульрыка ў дзённым съятле выглядала нашмат горш, яе не ратаваў нават парык. Кволыя, кастлявыя пальцы, што ляжалі на коўдыры, нагадвалі сукаватае веցце нейкага экзатычнага дрэва. Напаўадкрыты рот быў, як дзірка ў зямлі, што вяла ў нейкія сутарэнныні, цёмныя й вільготныя. Аднак С. мела ўражанье, што гэтае цела аніяк не звязанае са съмерцю. Яно хутчэй нагадвала рэалістычную скульптуру, ваксовую фігуру, драматычную, але ня страшную. С. далікатна ўзяла нож, які ўсё яшчэ ляжаў на пасыцелі, і съцерла з яго засохлу кроў. На дыбачках спусцілася ўніз і праз прыадчыненныя на тэрасу дзвіверы выйшла ў парк. Адразу ж адскочыла, бо ўбачыла здалёк Лангфэла й Ан-Мары – яны нечага шукалі пад рададэндронамі. Убачыла яна таксама й панну Шацкі – тая засяроджана корпалася каля каштанавай алейкі. Далёка, на пачарнелых ад сонца й дажджу арэлях гушкаўся Лу, палячы цыгарэту. Ён нешта крыкнуў Лангфэла й Ан-Мары. С. завярнула й выйшла на вуліцу праз парадныя дзвіверы. Яна адразу пачула шамаценье – гэта Фрухт калупаўся прутком у засохлым лісці тут жа пад вокнамі Ульрычынай спальні. С. ад яго аддзяляла некалькі кроکаў. Моцна съціснуўшы нож,

яна па-кашэчы падкралася да яго. С. нават узрадавалася, што гэта будзе Фрухт – не любіла яна яго.

– Прачынайся, ты забіты, – сказала яму С., а ён здрыгнуўся й павярнуўся да яе.

Тады С. нанесла ўдар. Ягоныя вочы пашырыліся, а пасля позірк раптам стаў невідущчым і накіраваўся ў неба. Фрухт асеў на зямлю, ня гледзячы на яе, заняты сваім сконам. Яна не чакала. Вярнулася ў дом, абрусам выцерла нож і паклала яго на стол у гасьцёўні.

Лангфэла спатнеў. Вялікія краплі поту съякалі па ягоным твары. Падбараць дрэжэла.

Панна Шацкі, на гэты раз белая, як крэйда, набірала нумар паліцыі.

– Чакайце, калі ласка, – азвалася ўладным голасам Ан-Мары. – Цяпер справа праясьнілася. Лу, гэта ты. Толькі ты быў бліжэй за ўсіх ад дому.

– Не выдурняйся. Я быў гэтаксама далёка, як і вы. Паглядзі, дзе арэлі.

– Ты мог бы прабегчы гэтую адлегласць за 20 секундаў, нанесыці ўдар і вярнуцца. Ты быў з Фрухтам на пяньку.

– Ты ашалела! Паводзіш сябе так, быццам бы мы высьвятляем, хто зьеў саладжэнік з кладоўкі. Тут людзі паміраюць.

– Калі ласка, паклічам паліцыю. Я баюся, баюся, – шаптала панна Шацкі.

– Забойца кружляе па даме. Яна не памерла, толькі нас забівае. Вам такое не прыйшло ў галаву? Што яна вампір, – сказаў раптам Лу і абаперся гала-вою аб съяцьні. – Ездзэм адсюль.

Ан-Мары наліла ўсім па шклянцы віскі.

– Лу, мы цывілізаваныя людзі. Я не хачу слухаць гэтых прымітыўных бзду-раў, – сказаў Лангфэла й адным духам глынуў зъмесціва шклянкі, не ча-каючы лёду. Лу глядзеў на яго дзіўным позіркам, быццам бы ў ім была добра схаваная няянавісць.

С. выйшла з лазенкі, на ўсялякі выпадак спусціла ваду, каб апраўдаць гэтую доўгую затрымку. Яе дачка сядзела з расплещенымі валасамі задам да дзівярэй. Цяпер С. акунала старую зубную шчотку ў фарбу й накладала чырвань на доўгія съветльяя валасы.

– Ты ўпэйнена, што гэты колер табе пасуе? – спытала яна. – Руды старыць.

– Гэта добра, буду выглядаць на 20 гадоў.

С. уздыхнула. Фарба крывавіла валасы пасмамі густой чырвані. Ёй была прыемная гэтая гульня з колерам. Яна падумала, ці не зъмяніць ёй таксама колер валасоў – з съветла попельных перайсьці на чырвоныя. Але ёсьць у чырвані нешта вульгарнае, нешта вельмі кічавае. «Буду выглядаць як двор-нічыха». Раптам ёй захацелася некуды выйсьці, вырваша зь нядзельнай за-духі. Яна весела прапанавала ўсім паабедаць у рэстарацыі. Так, хадзем да індыйскай, той, каля гандлёвага цэнтру, так, там нядорага й даюць вялікія порцыі.

– Я ўжо дамоўлены, – крыкнуў сын са свайго пакою.

Нічога, пойдзем сабе ўтрох.

– Назад – ты за рулём, – аб'явіў муж, як заўжды, калі меў ахвоту на піва.

С. падумала, што калі ён захоча, то можа мець добрую рэакцыю, але згадзілася. «Мы ўсё ж цывілізаваныя людзі!» – сказала яна сама сабе, пераймаючы Лангфэла.

Пакуль С. чакала дачку, якая мела вымыць і высушыць свае новыя зырка-рудыя валасы, ёй удалося прачытаць яшчэ два разьдзелы.

Паліцыя прыехала ў час ланчу – камісар Фантанэ ў цывільным – у доўгім

плашчы й капелюшы, ягоны асістэнт Нейкі ў форме, троі службоўцы і два съпецыялісты – адзін з фотаапаратам, другі – з валізай. Праз гадзіну прыехаў доўгі чорны аўтамабіль і забраў цела Ульрыкі. Яшчэ праз гадзіну – цела Фрухта. Пісьменьнікі й панна Шацкі скупіліся на кухні, як чародка спужаных авечак. Лу паведаміў пра свой ад'езд, але сутыкнуўся з рашучым пратэстам камісара Фантанэ.

– Бесчалавечна загадваць нам заставацца тут да заўтра, – сказаў Лу. – Так ці іначай, а спаць у гэтым доме я ня буду. Калі ласка, зарэзервуйце мне гатэль у Баене.

Фантанэ запрашаў да пакоя ў бібліятэцы, насыпех зладжанага для допыту, аднаго чалавека за адным і задаваў слушныя пытаньні. Разам яны ўзгаднілі, што пытаяў ён у іх пра адное й тое ж, нават у той жа пасълядоўнасці. Якія стасункі лучылі вас з Ульрыкай, як доўга вы адно аднаго ведалі, як часта бачыліся, што рабілі ў ноч забойства – момант за момантам, як вы лічыце, ці магло падчас вашага тут знаходжання здарыцца нешта такое, што б паслужыла непасрэднай прычынай злачынства, ці ведаеце вы й наколькі блізка ведаеце астатніх гасцей. Пасъля абеду прыехаў яшчэ цэлы атрад паліцэйскіх, якія сістэматычна прачасалі парк і ваколіцы палацыка. Паслалі таксама па прыслугу. Яны прыбылі вечарам у стане, блізкім да сардэчнага прыступу.

– Ці маеце Вы якія-небудзь падазрэнні, камісар? – спытаў яго пасъля ўсяго Лангфэла.

У гэтым пытаньні прагучалі ноткі фамільярнасці, быщам Лангфэла хадеў падкрэсліць, што размаўляе як роўны з роўным.

– Нават калі б меў, то Вам не сказаў бы. Вы павінны гэта ведаць. Вы ня прости падазроны. Вы – аўтар дэтэктыўных раманаў. У вашай прысутнасці кожнае злачынства мусіць здавацца больш выганчаным, чым яно напраўду ёсьць.

Пасъля камісар папрасіў аўтограф у нататнік.

– Калі ласка, напішице «Для камісара Фантанэ», – дадаў ён.

У час гарбаты за Лу прыехала таксоўка. Ён разьвітаўся з усімі, нікому ня гледзячы ў очы. А пасъля Лангфэла сказаў Ан-Мары:

– Гэта ён. Галаву даю, што гэта ён. Адкуль яна яго выцягнула? Ведаеш якую-небудзь з ягоных кніжак?

– Вядома, ведаю, – адказала Ан-Мары з абурэннем. – Ён – найбольшая надзея дэтэктыўнага раманаў ў Амерыцы. Часам тваё невуцтва й зацыкленасць на сабе ўражваюць мяне, Джон. Ты ўвогуле чытаеш што-небудзь, акрамя свайго?

– Ён быў нейкі дзіўны...

– Ён быў уражаны й не хаваў гэтага, як ты.

Лангфэла дастаў з кішэні насоўку й выцер лоб.

– Я не хаваю. Проста я не цярплю істэрычнасці. Я спрабую зразумець. Ты ўпэйнена, што... ён – гэта ён? Ты бачыла яго перад тым? Можа, нехта падрабіўся пад яго? – Джон Лангфэла ўжо складаў насоўку роўным квадратам. – Няма війсьця – альбо ён, альбо панна Шацкі.

У гэтых момант у кухню зайшоў асістэнт і загадаў ім ісъці ў свае пакоі.

– А паліць можна? – спытаў Лангфэла зласціва, і было відаць, што ён пакрысе прыходзіць у сябе.

Яны мусілі чакаць на столік. Замовілі нейкія вострыя суворыя з ягняціны, а дачка-вэгетарыянка – грэбы ў шпінаце й браколі з сырам. Да гэтага яшчэ вялікія лусты хлеба з часніком. Яны больш прыглядаліся да людзей вакол

сябе, чым размаўлялі. Калі ўжо аплацілі рахунак, С. выйшла ў прыбіральню і, мыючы рукі, паглядзела на сябе ў лустро. С. зьдзівілася, якая яна звычайная. Ніколі раней яна гэтага не заўважала. Калі б яна не была сабою, а кім-небудзь зусім іншым, яна ніколі б не звярнула на сябе ўвагі. Звычайная кабета сярэдняга веку, што хавае сівізну пад съветла попельнымі валасамі. І тое, што апраналася, як чыноўніца. Але, урэшце, яна й была чыноўніцаю. Гэтыя блузкі й жакеты, гэтыя сыцілія завушніцы. Гадзіннік на бранзалетцы. Колер памады, які ні да чаго не стасуецца, уласна, ценъ колеру, ценъ памады. Вочы, якія відочна блікнучы, страчваюць выразнасць. Цела ані надта тоўстае, ані надта худое, маленкі жывоцік – у ейным веку рэч дазволеная. Тонкія залацістыя акуляры, якія яна апранае для чытаньня. Хадзячая ніякасць. Спадарыня Ніхто.

С. з прыемнасцю выйшла з прыбіральні проста ў хол гатэлю. Упэўненым крокам яна прайшла каля рэцэпцыі, дзе Лу, нахіліўшыся, запаўняў регістрацыйны бланк. На драўлянай аправе ключа С. заўважыла нумар яго пакою – пяцьсот нейкі, пяты паверх. Падымаючыся так высока, яна засоплася. І яшчэ гэты халерны абцас – зусім разбоўтаўся. Па дарозе С. шукала патрэбны прадмет, але ўбачыла толькі даволі вялікі цяжкі гліняны вазон на пляцоўцы паміж паверхамі. Не спыняючыся, яна выліла з яго воду на дыван, а кветкі выкінула некуды ў цемру калідора. Возон ёй удалося ўціснуць у сумку. С. зрабіла выгляд, быццам адчыніле нейкія дзъверы, калі зъявіўся Лу з нашэннікам і валізамі. Яны не звярнулі на яе ўвагі. Вельмі добра. С. пачакала, пакуль хлопец выйдзе, і съмела рушыла, выцягваючы з торбы цяжкі вазон. Але ён выявіўся непатрэбным. Лу, як і ўсе гатэльныя госьці, найперш падышоў да акна балкону й шырока яго расчыніў. С. подбегам кінулася да Лу. Засыпеты зъяниацку, ён ня здолеў нават азірнуцца.

С. выцягнула з торбачкі збан і асьцярожна паставіла яго на столік, пасыля паправіла валасы перад лустроўкам і вярнулася ў залу.

– Колькі можна сядзець у туалете? – рытарычна запытаўся муж.

Калі сям'я вярнулася дадому, ужо съязніла. З пачуцьцём цяжкасці ад пераядання С. уселася ў фатэль і зноў пачала чытаць.

Слухаўку падняў Лангфэла. Яны сядзелі ўтраіх унізе ў гасыцёуні й пілі віно. Фламандка на хуткую руку змайстравала ім нейкую вячэрну, але амаль нікто ня зьеў ні кавалачка.

– Лу загінуў, – сказаў Лангфэла й апусціўся на канапу. – Выкінуўся з акна. Званіў Фантанэ.

На доўгую хвіліну запанавала напружаная цішыня.

– Ты меў рацью, гэта ясная справа. Ён забіў спачатку Ульрыку, а Фрухт відавочна нешта ведаў, таму Лу пазбавіўся ад яго. Цяпер забіў сябе. Сумленне ня вытрымала. – Ан-Мары асушила кілішак.

– Я ўражаная вашай праніклівасцю, – загаварыла панна Шацкі, палым-неючы ад эмоцый, як цыкламен. – Тады гэта канец кашмару... хаця Лу быў такі мілы, не падобны да забойцы...

– Забойцы ніколі не падобныя да забойцаў, гэта старое правіла ў напісаныні дэтэктываў. Найболыш падазроны той, хто выглядае найнявіньней. Дзе такое бывае, каб дзіця забівала? – Францужанка замаўчала, але тут жа пачала сама сабе адказваць, – Вядома, у Агаты Крысыці.

– Можа, пагуляем у забойцу? – раптам прапанаваў Лангфэла зласліва-задаволненым тонам.

Было заўважна, што ён крыху нападпітку.

– Нас вельмі мала, – сказала панна Шацкі.

На жаль, у яе не было пачуцьця гмару. У той момант другі раз зазваніў тэлефон, слухаўку ўзяла Ан-Мары.

– Камісар Фантанэ будзе тут праз лічаныя хвіліны. У яго ёсьць нейкія неадкладныя пытаныні.

Лангфэла напоўніў ім кілішкі й пайшоў на кухню па чарговую бутэльку віна. Там ён шукаў па шуфлядах гляйсар, бо фланандка сышла, заплаканая, дадому адразу пасъля таго, як падала ім вячэрну. Чакаючы камісара, яны размаўлялі пра тастамент Ульрыкі. Панна Шацкі патлумачыла ім, што амаль усё адыходзіць да Фонду, што, уласна, з учорашнягя дня палацык стаўся асяродкам творчай працы пісьменнікаў дэтэктыўнага жанру.

– Гэта гучыць як жарт Усявышніяга. Як Божы сымех. Камічны абсурд, – Лангфэла гуляўся кілішкам. – Але так, тут жа будзе добра пісацца. Ідэальнае месца!

С. прапанавала мужу адкаркаваць бутэльку віна. У барчыку быў адно нейкі egri bikawer, але ёй, шчыра кажучы, было ўсё адно. Стукнуліся кілішкамі, і яна вярнулася да чытаньня, а ён да тэлевізара.

Фантанэ быў непрыемна зьдзіўлены іх добрым настроем. Тым ня менш, ён дазволіў напоўніць сабе кілішак і адразу ж паведаміў, што мае ўсе падставы падазраваць: съмерць Лу не была самагубствам. Здавалася, што ў момант усе працьверазелі. Камісар апавёў пра таямнічае зьяўленыне вазона для кветак («Быццам бы нехта спачатку хацеў яго ўдарыць гэтым тупым прадметам»), а пасъля выцягнуў з кішэні доўгі бліскучы прадмет.

– Абцас! – машынальна выгукнула Ан-Мары.

– Не, не, вы па-за падазрэннем. Немагчыма было б выбрацца адсюль не-зайважнымі, прыехаць хутчэй за Лу ў Баен і вярнуцца. Зрэшты, вы ж былі адно ў аднаго на вачах, праўда? – спытаў камісар і сарамліва кінуў позірк на абутак дзъявою жанчын. Тады панна Шацкі, ізноў белая, як сыцяна, сказала яму пра меркаваныні Лу. Што Ульрыка не памерла, а калі памерла, то забівае ўсіх з таго съвету.

– Перастаньце, панна Шацкі, слухаць гэтага не магу, – забурчэў Лангфэла.

– Пане камісару, Вы ня думалі, што з нейкіх прычынаў, напрыклад, ад нерваў, Лу мог сам узяць гэты вазон, а абцас належыць, ну, скажам, пакаёўцы ці папярэдняму пастаяльцу? Ведаецце, пэўна, Вам гэта падасца нахабствам, але мы ўжо ўсё высьветлілі. З нейкіх, дагэтуль нам невядомых прычынаў – мы можам пра іх толькі здагадвацца – Лу забіў Ульрыку. Можа, справа была ў нейкім запісе, у нейкіх абавязальніцтвах...

– Можа, ён баяўся яе расчараўцаць, – задуменна дадала Ан-Мары.

– ... гэтага мы дакладна ня ведаем. Так ці інакш, Фрухт быў съведкам чагосыці, нешта ведаў альбо пра нешта здагадваўся, таму Лу быў вымушаны ад яго пазбавіцца. Ён рабіў выгляд, што гайдaeцца, а насамрэч чакаў толькі момант, каб нанесьці ўдар. Калі мы шукалі ўлікаў, ён падбег да Фрухта й забіў яго тым самым нажом для разразаныя старонак, якім раней – Ульрыку...

– ... аднак жа ён ня вытрымаў згрызотаў сумленыня, – падхапіла яго слова Ан-Мары. – Ня мог вынесыці таго, што зрабіў. Таму й аддзяліўся ад нас. Бо насамрэч шукаў магчымасыці дзеля самагубства.

Фантанэ ўздыхнуў і сказаў, што сапраўды гэта ўсё вельмі пераканаўча. Аднак пасъля, замест таго каб паддацца трывумфальнаму настрою, пачаў за-

пытваць іх пра зусім іншыя рэчы. Напрыклад, спытаўся, ці ведаюць яны, колькі ў іх чытачоў.

— Як гэта, колькі чытачоў, — зъдзівілася Ан-Мары. — Вы пытаецца пра на-клады?

Фантанэ запісваў на сурвэтцы іх прыблізныя лічбы.

— Калі кніга знаходзіцца ў публічнай бібліятэцы, яе чытаюць некалькі чалавек, гэта таксама трэба ўлічыць, — патрабаваў дакладнасці Лангфэла.

— Магчыма, гэта сотні тысячаў чалавек, — азваяўся камікар і зъдзіўлена прысьвіснуў. — А ці ведаец вы, што гэта за людзі?

— У пераважнай большасці жанчыны. Жанчыны чытаюць больш, — не без прыемнасці адзначыла Ан-Мары.

Лангфэла быў у больш задуменным настроі.

— У пэўным сэнсе яны павінны нечым нагадваць нас. Павінна быць нешта супольнае паміж намі, інакш бы мы не паразумеліся. На гэты конт у мяне свая тэорыя: чытанье дэтэктываў мае характеристыка чиста тэрапэутычнай кампенсацыі. Вазьміце пад увагу гэтыя, — Лангфэла кінуў позірк на аркушык з вылічэннямі камісара, — колькі сотняў тысячаў чытачоў. Калі б яны не чыталі дэтэктываў, то з пэўнасцю сталі б забойцамі, — зарагатаў ён.

Камікар Фантанэ абвёў колам папярэдні вынік і ўздыхнуў. С. неспакойна паварушылася. Зірнула на мужа — той драмаў перад тэлевізарам. «А ён пастарэў», — падумала яна.

Ан-Мары няпэўнымі крокамі накіравалася наверх, зрабіўшы рукой знак, маўляў, «зараз вярнуся». Панна Шацкі дробнымі глыточкамі піла сваё віно. Вочы яе блішчэлі. Мужчыны размаўлялі пра сутнасць пісьменьніцтва. Фантанэ задаў Лангфэла адвечнае пытанье, якое задаюць аўтарам, — адкуль ён бярэ задумы.

— Напрауду ня ведаю, адкуль да мяне прыходзяць ідэі. Я проста ўважліва назіраю за рэчаінсцю. Фантазія рэч другасная, — Лангфэла казаў гэта так, быццам бы перад ім была вялікая аўдыторыя. — Дзевяноста працэнтаў посыпеху — гэта працаўітасць. Мне проста брыдка бачыць людзей, што трацяць час на розную лухту. Напісаць раман мог бы кожны. Я паходжу з сям'і, дзе цэнняць уменыне арганізоўваць час і творчую працу. А перадусім — лагічнае мысленіне. Рэчаінсць нашмат больш лагічная, чым мы пра яе думаем. Но...

— Мне трэба выйсці, — раптам сказала С. — Нешта я пераела. Гэта вострая ягняціна паліць мне страунік.

Яе муж уздрыгнуў, яго непрытомны позірк прабег па ёй і беспамылкова трапіў ізноў у тэлевізар. Муж кінуў галавой, і С. апранула чаравікі і узяла плашч. Аднак падумала, што ён не спатрэбіцца, і зноў павесіла яго на вешалку. Праз чверць гадзіны, а можа й меней, С. вярнулася. Муж не зъмяніў паставы.

— Лепей? — спытаў ён.

— Лепей, — адказала С.

— ... усё, рана ці позна, магчыма высьветліць рацыянальным шляхам, — дагаварыў Лангфэла.

Фантанэ пагадзіўся з ім.

— Інакш я не працаў бы ў паліцыі. Але Вы мусіце прызнаць, што сустракаюцца невырашальныя справы. У нашым архіве іх цэлая паліца.

— Ах, як цікава! Я з прыемнасцю пазнаёміўся б калі-небудзь з такімі прыкладамі. Можа, нарадзілася б якая кніжка.

Камісар зазьбіраўся сыходзіць, і калі ўжо стаяў ля дзьвярэй, сказаў, вагаючыся:

- Ведаеце, я не такі дэтэктыў, як у вашых кнігах, калі такія, як у вас, увогуле існуюць...

- Што Вы маеце на ўвазе?

- Што ў жыцьці гэта ўсё выглядае інакш. У вас злачынства нейкае мізэрнае, убогае, зьведзеное да звычайнай справы, пазбаўленое сапраўднага жаху. У вашых кнігках галоўнае – знайсьці яго матывы й выкрыць злачынцу, быццам бы гэта ўсё выправіць. Шэраг іrrациональных дзеянняў і вельмі рацыональнае вырашэнне. Вы самі ў гэта верыщে? Вас гэта не расчароўвае?

- Расчароўвае? Але ж мы імкнемся адно да праўдзівасці!

- Ба! А што ж гэта такое – праўда? – Фантанэ пацёр лоб, як бездаламожнае дзіця. – Мяне больш цікавіць механізм, якім чынам гэта ўсё робіцца. Галоўнае – зразумець механізм.

- Як? – пафасна выкрыкнуў Лангфэла.

- А калі не высьвятляць, а зацімняць? Не спрашчаць, а ўскладняць? Што вы думаеце пра такі метад?

- Што, халера бяры, Вы хочаце гэтым сказаць?

- Што, напрклад, рацыональныя падзеі можна спасыцігчы толькі іrrациональна...

- Вы мяне ўражваеце, пане камісару, – раптам сказала панна Шацкі. – Вы маеце на ўвазе дух Ульрыкі?

- Ах, не, вы не зразумелі. Прашу разъвітацца за мяне з спадарынія дзю Лак. Зрэшты, заўтра ўсё адно пабачымся.

Фантанэ закрочыў да выходу. Лангфэла жэстам рукі затрымаў яго.

- Я схажу па яе, – сказаў ён і рушыў наверх.

- Што цяпер са мною будзе? – запытала панна Шацкі з выразам твару малой дзяўчынкі.

Фантанэ задумаўся, але не пасыпей адказаць, бо зьверху пачуўся грукат і пераляканы, немы крык Лангфэла.

Панна Шацкі кінулася на шыю камісару Фантанэ й зарыдала ў істэрыцы:

- Яна мёртвая, мёртвая, праўда? Яе таксама забілі. Нас усіх заб'юць.

Камісар гладзіў яе па галаве, спрабуючы супакоіць.

- Вам нічога не пагражае. Вы ж ня пішаце кніжак, праўда?

Пасыля ён спакойна падышоў да тэлефону й набраў нумар паліцыі. Цэлую гадзіну Фантанэ адчуваў на сабе нечы дзіўны, засяроджаны, уладны позірк.

С. адклала кніжку, хоць да канца ёй засталася ўсяго адна старонка. Яна пацягнулася й пайшла на кухню распусціць сабе таблетку ад пякоткі. Ёй ужо не хацелася дачытваць. Пасыля С. села каля мужа, і яны да поўначы разам глядзелі нейкі амерыканскі фільм, поўны пагоняў і страляніны.

Раніцай, калі С. выпускала ката на балкон, яна ўбачыла, як да яе дома пад'ехаў паліцэйскі аўтамабіль. Убачыла, як з яго выйшлі троє мужчынаў і накіраваліся проста да яе лесьвічнай пляцоўкі. Адзін з іх быў апрануты ў плашч і съмешны, нядомны капялюш. Ёй падалося, што яна аднекуль яго ведае.

